

Кулік Л. У.

(Беларускі дзяржавны тэхнічны ўніверсітэт, Гомель)

КАНЦЭПТУАЛАЗАЦЫЯ РЫС НАЦЫЯНАЛЬНЫХ ХАРАКТАРАЎ БЕЛАРУСАЎ І АНГЛІАН У САМАТЫЧНАЙ ФРАЗЕАЛОГІ

Сучасная айчынная і замежная лінгвістыка харахтары сучасца антрапацэнтрычнай накіраванасцю, што выяўляецца ў лідзіруючай цікавасці да чалавечага фэктару, які наўбогам ярка адлюстроўваеца ў саматычнай лексіцы. Магчымасць саматычных лексем захоўваць і перапрацоўваць інфармацыю, якая перадаецца пры дапамозе чалавечага цела, абумоўлівае зварот да іх як да адзінок лінгвакультуралогіі.

Актуальным і перспектыўным у галіне лінгвакультуралогіі з'яўляецца супастаўляльнае даследаванне ў кантексте культуры найбольш важных у нацыянальна-культурных адносінах груп фразеалагічных адзінак. Супастаўленне прымяненія для выяўлення агульных заканамернасцей у мовах і ў той жа час дапамагае паглыбіцца ў мову, здабыць гістарычныя звесткі, а менавіта таму вызначэнне комплексу прыкмет фразеалагічнай сістэмы адной мовы найболыш поўна выяўляеца пры яе супастаўленні з фразеалагічнай сістэмай другой мовы. Вывучэнне фразеалагізмуў розных моў з'яўляеца актуальным яничэ і таму, што дасмагчымае упікнуць у спецыфіку мовы як часткі культуры.

Вырашэнне пытанняў, звязанных з канцептуалізаціяй систэму ў фразеалогіі, дазваляе стварыць паўнамернае ўражанне аб насібітах мов.

аб іх менталітэце і нацыянальным харктэрамі. У выніку кагнітыўнага паднажоду ў нароўчынны-супастаўляльным даследаванні фразеазімаму розных моў становіцца мацьтвым вытлумачэнне прычын існавання агульнага і спецыфічнага ва ўяўленнях аб навакольным свеце розных моўных калектываў.

Многі даследаваныя прыкметы віяўленне і супастаўленне рых нацыянальных харктэраў беларусаў і англічан, якія апасроджаны агульнаструкою і саматычных фразеалагічных адзінках (СФА), прадстаўленых у фразеалагічных слоўпіках беларускай і англійскай літаратурных моў [1; 2; 3; 4; 5].

Населеніцтва Беларусі і Велікабрытаніі на сённяшні дзень налічвае аднаведна даць 9,5 [6] і больш 60 мільёнаў чалавек [7]. Бясспорна, што ў такой колькасці людзей выяўляюцца самыя разнастайныя харктэры. Аднак у прадстаўнікоў кожнай нацыі вылучаюцца найболей тыповыя рысы паводзін, якія адлюстроўваюць адзін народ ад другога.

Так, у СФА канкрэтнай ідэі наступныя рысы нацыянальнага харктэру беларусаў:

1) старабуйчыя:

адкрыласць і пічырасць (*ад чистага сэрца / душы* ‘з усёй пічырасцю, неірківторна, зусім адкрыта, чыстасардечна’; *ад чистага сэрца / душы* ‘з усёй пічырасцю, неісправнасцю, адкрытасцю’; *ад усяго, ганіга* ‘серца ‘з усёй пічырасцю, адкрытасцю’ і інш.);

цепільня і сардечнасць у адносінах да людзей (*вялікага сэрца / вялікай душы* ‘сардечны, пічыры, готовы данамагчы’; *душа парыс-хрост / па распашку* ‘вельмі пічыры, адкрыты, чыстасардечны’; *па-даніцу руку - датамо, і* ‘аказваць данамогу ў цяжкую хвіліну, выручаць’ і інш.);

дружалюбнасць (*душа ў душу* ‘вельмі дружна, у поўнай згодзе (ожышы, пражыць, зажыць)’, ‘вельмі дружны з кім-н.); з усёй душой ‘з вялікай радасцю, ахвотай (даваць, адносіцца, частаваць і пад.)’; *з барасой / мітай душой* ‘з вялікай радасцю, ахвотай (аддаць, начаставаць, адносіцца і пад.)’ і інш.);

здольнасць спачуваць (*сэрца кропіца* ‘каму-н. нязносна цяжка ад дуніўнага болю за што-н., хто-н. моцна перажывава за што-н.’; *душа / сэрца жыць* ‘хто-н. начаў моцна хвалявацца, адчувань трывогу, перажывань з-за чаго-н.’; *захада батім*, ‘*батета*’ ‘хто-н. моцна турбуюцца аб кім-, чым-н., пережывас, испакоїцца’ і інш.);

класктивізм (ріжка у руці) 'разам, дружина, жінка-дружина, як адже думни (жінка, працівниця, дівчинка і тд.)'; *тільки у чоловічому відношенні* / да пачи - "разам, великомі дружина, у несвім атрактиве (жінка, працівниця, дівчинка і тд.)" і інш.);

працівниця (на якійсь руці "многа працівниця фізична"; *співак* / спіну / горб 'виконавець цілковію работу; мардавниця сябе працій'; ліць пот "працівниця да знясілення"; *срібр'яний* 'старанна, да по-ту працівниця,' і інш.);

2) адмоўныя:

яўне пражудлінне эмацыйнальністі (бліц кутакамі ў руці) 'веснік горача, настойліва даводзіць што-н., запэўніцаць у чым-н.' / *лічычыт* 'лічыт' 'ніягриманы, перазважнівы чалавек, які заханяеся, дзеянічае паспешна'; *ставіць* катам почы 'злосна, вілічуючы' выражасець, глядзець на каго-н.); *кусцік* 'сабе' / *локі* 'горка шкадаваць' або чым-н. няздзейненым, ненапраўна стражчаным' і інш.);

няшчырасець, крывадушнасць (абводзіць / *абкручваць* вакот' кружком пальца 'спрыгна, хітра ашукваць, надманваць каго-н.); *кафіці* за нос 'уводзіць у змак, ашукваць'; *камасціраваць* магі 'знарок гаварыць што-н. на іншыя языравільнае, надманваочы каго-н.' і інш.);

нахабства і *тгаізм*: (*ездзіць* на карку 'здзекавацца з каго-н., прыгнітаць, выкарыстоўваць у сваіх інтарэсах'; *надзвініць* хамут, ярмо на іншую 'занявольваць, браць у поўнае наднараджаванне каго-н.); *садзіцца на галаву* 'поўнасцю нацнарадкоўваць сабе, сваёй волі каго-н.' і інш.);

легкадумнасць (з ветрам у галаве 'западта легкадумны, несур'ёзны'; *сцер* у галаве 'зляе, -ж, свіча, -стаў' 'хто-н. велимі легкадумны, несур'ёзны'; *круціць* хаштам 'легкадумна наводзіць сябе, гуляць з многімі (пра жансчыну)' і інш.);

лянота і абыякавасць, а ў сувязі з імі ѹмкненне да наслядоўных няспешных грамадскіх змен (склаусі руці 'перастаіць дзеянічаць'; *абіваць* бакі / бокі 'знаходзіцца дзе-н. без ігрунага занітку', 'нічога не рабіць, гультаіваць, лодарнічаць'; *ашускаць* руці 'станавіца бяздзейным, бязвольным, стравіваць жаданіе займацца чым-н.); *ляжыць на баку* 'нічога не рабіць, гультаіваць' і інш.);

балбатівасць: (*жыба на языку не спячоцца* 'хто-н. великомі балбатлівы, не ўмее тримаць сакрэты'; *рат* 'нікогі не закрываеца' 'хто-н. любіць многа гаварыць ці сіяваць'; *язык катя* 'я вучылі мат. месца' 'хто-н. нізмерна балбатлівы, гаворыць многа лішніяга' і інш.);

Даміруочымі ментальними характеристикамі англіан з'яўляюцца:

1) ханоўчыя:

жандарнай трымансць і ўраўнаважанасць (*to keep a civil tongue in one's head* (дасл. – трымаць ветлівы язык у галаве) ‘быць стрыманным, ветлівым’; *to have / keep in hands* (дасл. – мець / трымаць у руках) ‘не віказваць сваіх начуцій’; *to keep one's hair on* (дасл. – трымаць, валаць) ‘не хвастацца; заставацца спакойным’ і інш.);

рацыянализм (*a cool head* (дасл. – халодная галава) ‘рацыяналіст’; *to have both feet on the ground* (дасл. – мець абедзве ногі на зямлі) ‘быць практычным чалавекам’; *on hand* (дасл. – на руцэ) ‘быць / мець у пажунасці’ і інш.);

недзяўжанынасць асобы і асабістай уласнасці (*to hold at arm's length* (дасл. – трымаць на адлегласці выцягнутай рукі) ‘трымаць каго-н. на вялікай адлегласці’; *to give / have a free hand* (дасл. – даваць / мець свабодную руку) ‘мець / даваць свабоду дзеянняў’; *to get out of hand* (дасл. – выходзіць з рукі) ‘не падпарадкоўвацца; быць самастойным’ і інш.);

імкненне да фінансавага забесцячэння і фінансавай самастойнасці (*to have the game in one's hands* (дасл. – мець ігру ў руках) ‘зікаходзіцца ў выигрышным становішчы’; *to make a long arm* (дасл. – рабіць, дотыкнуць руку) ‘пачягнуцца за чым-н., здабываць што-н.’; *to stand on one's own feet / legs* (дасл. – стаяць на сваіх ногах) ‘быць незалежным, матэрыйльна забяспечаным’; *to be out of one's hand* (дасл. – быць не ў руках) ‘ні ад каго не залежыць’ і інш.);

прыстойнасць (*to have a big heart* (дасл. – мець вялікае сэрца) ‘быць высакародным’; *clean hands* (дасл. – чыстыя руки) ‘хто-н. з'яўляецца сумленным чалавекам’; *to be devoted body and soul* (дасл. – быць верным каму-н. душой і целам) ‘быць верным ва ўсіх адносінах’ і інш.);

спаборнасць і канкурэнцыя (*to шире smb.'s eye* (дасл. – уцерці вога) ‘даказаць каму-н. сваю перавагу ў чым-н.’; *to get the foot of smb.* (дасл. – трымаць ногу ад каго-н.) ‘апярэдзіць, абагнаць каго-н., дзеянічыць хутчай за каго-н.’; *to get / have the upper hand* (дасл. – атрымамати / мець высокую руку) ‘перамагчы каго-н.; мець перавагу, напанаваць’ і інш.);

прадырмалнасць (*a finger in the pie* (дасл. – палец у піразе) ‘удзяць у якой-н. сіраве’; *to bear a hand* (дасл. – насіць руку) ‘данамамати / мець ветлівым’ і інш.);

гаць, прымаць удзел у працы, садзейнічаць'; *to have a hand in smth.* (дасл. — мець руку ў чым-н.) 'прымаць удзел у чым-н.' і інш.);
2) а д м о ў н ы я :

празмерная запаволенасць (*in a hand* (дасл. — у руцэ) 'сумны, нудны, млявы, марудлівы'; *to get one's head down* (дасл. — зпускаць галаву ўніз) 'драмаць', *to split hairs* (дасл. — раздзяляць валасінкі) 'удавацца ў празмерныя падрабязнасці, займацца казуістыкай, выяўляць педантызм; прыдзіраца да дробязей; *heavy on a hand* (дасл. — чяжкі на руку) 'нудны, марудлівы' і інш.);
карысталюбства (*to have an itching palm* (дасл. — мець далонь, якая свярбіць) 'браць хабар, быць карысталюбівым, прагным чалавекам'; *to have an eye for the main chance* (дасл. — мець вока для галоўнага шансу) 'прастадаваць карыслівымі мэтамі, імкнуща да выгады, нажывы, узбагачэння' і інш.);
індывідуалізм (*to be happy / pleased to see the back of* (дасл. — быць шчаслівым / радасным бачыць спіну) 'быць шчаслівым па прычыне таго, што больш німа патрэбы мець справы з кім-н., хто раздражняе'; *to get smb. off one's hands* (дасл. — зняць з рук) 'пазбавіцца каго-н.'; *to be heart and soul of* (дасл. — быць сэрцам і душой чаго-н.) 'быць цэнтрам чаго-н.' і інш.);

праяўленне абыякавасці да каго-, чаго-н. і часам ігнараванне каго-, чаго-н. (*to turn one's back on smb. / smth.* (дасл. — паварочвацца спінай да каго-, чаго-н.) 'адказвацца ад каго-н.; праяўляць абыякавасць да каго-, чаго-н.); *to hold one's hand* (дасл. — стрымліваць руку) 'не ўмешвацца, нічога не прадпрымаць'; *to bury / hide one's head in the sand* (дасл. — зарываць / хаваць галаву ў пясок) 'закрываць вочы на факты' і інш.).

Такім чынам, у выніку даследавання беларускай і англійскай са-
матычнай фразеалогіі было ўстаноўлена, што ў СФА дзвюх моў ры-
сы нацыянальных харектараў іх носьбітаў канцэптуалізующа вельмі
супярэчліва і нават палірна. Відавочна, што ў СФА беларускай мо-
вы канцэптуалізацыя рыс харектару ў большай ступені звязана з
пунктам гледжання «простага» чалавека, прадстаўніка ніжэйшых
слаёў грамадства, альбо ўспрымаеца безадносна да паходжання і
дастатку носьбіта пэўнай манеры паводзін. У нацыянальнай сістэме
каштоўнасцей беларусаў ламінуючымі з'яўляюцца духоўнасць і
калектывізм. Англійскія СФА адлюстроўваюць пазіцыю арыста-
кратычнага асяроддзя, звязваюцца з выкананнем этикету, кодэксам
рыцарства і індывідуалізмам.

Літаратура

1. Лепешаў, І. Я. Слоўнік фразеалагізмаў : у 2 т. / І. Я. Лепешаў. – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2008.
2. Кунин, А. В. Англо-русский фразеологический словарь / А. В. Кунин. – 5-е изд. – М. : Рус. язык – Медиа, 2004. – 512 с.
3. Литвинов, П. П. Англо-русский словарь наиболее употребительных фразеологических выражений / П. П. Литвинов. – М. : Яхонт, 2001. – 400 с.
4. The Penguin Concise English Dictionary / complied by G. N. Garmonsway with Jacqueline Simpson. – London : Claremont Books, 1995. – 842 р.
5. Cowie, P. Oxford dictionary of current idiomatic English : volume 2 : Phrase, clause and sentence idioms / P. Cowie, R. Mackin, I. R. McCaig. – Oxford University press. 1983. – 685 р.
6. Численность населения Белоруссии составляет 9,489 млн человек [Электронный ресурс] / А. Букчин, О. Лучанинова. – Общество. – РИА Новости. – Режим доступа: <http://news.21.by/society/2010/01/25/447631.html>. – Дата доступа: 05.04.2010.
7. Праздники Великобритании [Электронный ресурс] / Календарь событий. – Режим доступа: <http://www.calend.ru/holidays/greatbritain/>. – Дата доступа: 05.04.2010.